

## ■ Спорт-тайм

# ПАЗМАГАЕМСЯ Ў ЭЛІЦЕ

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра паспяховае выступленне Арыны Сабаленкі, міні-футбольнай «Сталіцы» і гандбольнага СКА ў Кубку ЕГФ.

**1. Мінская «Сталіца» паспяхова правяла матчы асноўнага кваліфікацыйнага раунда розыгрышу Кубка УЕФА па міні-футболе і заняла першае месца ў сваёй адборачнай групе.** Чэмпіёны Беларусі перамаглі ва ўсіх трох паядынках: спачатку абыгралі маскоўскае «Дынама» — 5:3, затым італьянскі «Пескара» — 6:4 і казахстанскі «Кайрат» — 5:3. Жараб'ёўка элітнага раўнда пройдзе 19 кастрычніка, каманды будуць разбітыя на тры кошыкі, «Сталіца» трапіла ў першы з іх разам з іспанскімі клубамі «Інтэр Мовістар», «Барселона» і партугальскім «Спортынгам».

У другім кошыку — «Кайрат» (Казахстан), «Дзіна» (Расія), «Эканомач» (Сербія), «Лупарэнсэ» (Італія). У трэцый — «Пескара» (Італія), «Продэксім» (Украіна), «Раба ЭТО» (Венгрыя), «Брага» (Партугалія), «Нацыянал» (Харватыя), «Кнопунт» (Нідэрланды), «Хале-Гойк» (Бельгія), «Дзева» (Румынія).

Матчы элітнага раўнда пройдуць з 21 па 26 лістапада.

**2. Арына Сабаленка прайграла расіянцы Марыі Шарапавай (5:7, 6:7) у фінальным паядынку турніру ў кітайскім Цяньцзіне (прызавы фонд —**



**\$426 тыс.).** Нягледзячы на паражэнне, беларуска ўвайшла ў топ-100 сусветнага рэйтынгу і зараз займае 76-ю пазіцыю. Таксама Арына стала першай ракеткай Беларусі.

Адзначым, што Марыя Шарапава выйграла свой першы тытул пасля вяртання на корт з-за допінгавай дыскваліфікацыі, цяпер у яе скарбонцы 36 пераможных турніраў пад эгідай WTA.

**3. Гандбалісты мінскага СКА прабіліся ў 3-і адборачны раўнд розыгрышу Кубка ЕГФ, двойчы перайграўшы румынскі «Бухарэст».** Пасля гасцявой перамогі (30:26) беларусы дамагліся поспеху і на сваёй пляцоўцы — 33:30.

Сапернік віцэ-чэмпіёнаў Беларусі ў барацьбе за выхад у групавы этап другога па рангу кантынентальнага турніру вызначыцца пасля жараб'ёўкі, якая адбудзецца ўжо сёння.

**4. Завяршыліся матчы 25-га тура футбольнага чэмпіянату краіны.** Дзеючыя чэмпіёны на сваім полі перайгралі футбалістаў «Віцебска» — 3:1. Лідары турнірнай табліцы — футбалісты «Шахцёра» — з мінімальнай перавагай саступілі мінскаму «Дынама» — 0:1. Брэсцкае «Дынама» ўпэўнена атрымала перамогу над «Дняпром» — 3:0, «Нёман» быў мацнейшы за «Гарадзею» — 2:1, «Славія» саступіла «Слуцку» — 1:2. Матч «Іслачы» і «Крумкачоў» завяршыўся нічыёй — 1:1, а «Мінска» і «Нафтана» — 2:2.

Становішча ў групе лідараў: «Шахцёр» — 56 ачкоў, «Дынама» (Мінск) — 55, БАТЭ — 52, «Слуцк» — 43.



У самым нізе турнірнай табліцы «Нафтан» — 9 ачкоў, крыху вышэй «Іслач» — 12, у «Славіі» 19 балаў.

**5. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі на сваёй пляцоўцы «Соцы» 1:3.** Каманды ўжо сустракаліся ў бягучым сезоне 6 верасня на пляцоўцы «леапардаў», тады дынамаўцы святкавалі поспех 4:2.

Мінчане завершаць дамашнюю серыю сёння матчам з ніжагародскім «Тарпеда».

**6. Матчам камандаў Прэзідэнта Беларусі і Мінскай вобласці стартавалі XI Рэспубліканскія спаборніцтвы па хакеі з шайбай сярод аматарскіх камандаў на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Каманда Прэзідэнта атрымала перамогу 10:5.**

Матчы турніру традыцыйна будуць праходзіць па выхадных днях. У адзінаццатым сезоне спаборніцтвы пройдуць у два этапы. Спачатку сем камандаў (шэсць лядовых дружнаў з абласцей і хакейная каманда Прэзідэнта) правядуць аднакругавы турнір, які завершыцца ў сакавіку 2018 года. У другі этап плэй-оф, ён пройдзе з 31 сакавіка па 15 красавіка, выйдуць чатыры найлепшыя каманды, якія вызначаць фіналістаў і ўдзельнікаў паўфінальных матчаў.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

## ■ На слыху

### НА СЛУЖБОВЫМ АЎТАМАБІЛІ ДА ЦЕШЧЫ НА БЛІНЫ

Да двух гадоў пазбаўлення волі пагражае 39-гадоваму кіраўніку сельгасфіліяла ў Любанскім раёне за ўнясенне лжывых звестак у афіцыйны дакумент.

Вясной мужчына на службовым аўтамабілі ехаў да сваякоў у Гомельскую вобласць. Там ён парушыў Правілы дарожнага руху, што зарэгістравала камера фотафіксацыі. У адрас філіяла прыйшоў запыт на аплату штрафу. Каб пазбегнуць адказнасці, ён перавёў стрэлкі на свайго вадзіцеля, нібыта за рулём быў той. Пазней кіроўца прызнаўся, што не асмеліўся пярэчыць свайму начальніку, паведамлілі ў Любанскім раённым аддзеле ўнутраных спраў.

Пра гэты інцыдэнт даведліся супрацоўнікі па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю. У адносінах да кіраўніка філіяла ўзбудзілі крымінальную справу. Праверка выявіла і іншыя недахопы ў рабоце кіраўніка, што стала падставай для яго звальнення.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

### Даты Падзеі Людзі

#### 17 КАСТРЫЧНІКА

**1480** год — пачалося знакамітае «стаянне на Угры», якое скончылася канчатковым вызваленнем Русі ад мангола-татарскага іга. Сучаснікі прыпісвалі гэта цудоўнаму заступніцтву Багародзіцы. Гісторыкі па-рознаму інтэрпрэтуюць летапісы і тлумачаць прычыны адступлення войскаў хана Ахмата. Але галоўнае заключаецца ў тым, што апошні набег Залатой Арды скончыўся поўным правалам. «Стаянне на Угры» стала пралагам гібелі Залатой Арды. У 1481 годзе Ахмат быў забіты, а ў 1502-м Залатая Арда пала пад ударамі крымскіх і цюменскіх татар.

**1917** год — нарадзіўся Якаў Фядотавіч Паўлаў, легендарны абаронца Сталінграда, камандзір кулямётнага аддзялення 42-га гвардзейскага стралковага палка 13-й гвардзейскай стралковай дывізіі 62-й арміі Данскога фронту, гвардыі старшы сяржант, Герой Савецкага Саюза (1945 год). У перыяд абарончых баёў у Сталінградзе ў ноч на 27 верасня 1942 года, выконваючы загад, на чале групы воінаў захапіў у цэнтры горада жылы дом і ўтрымліваў яго на працягу 58 дзён, каб не дапусціць прарыву ворага да Волгі. Гэты дом увайшоў у гісторыю Сталінградскай бітвы як «Дом Паўлава». Памёр у 1981 годзе.

**1937** год — нарадзіўся (г. Мінск) Мікалай Іванавіч Чаргінец, беларускі пісьменнік, дзяржаўны дзеяч Беларусі, генерал-лейтэнант унутранай службы, кандыдат юрыдычных навук, прафесар,



наў «Тайна Чорных Гор», «Сыны» і інш. Калектыў Выдавецкага дома «Звязда» далучаецца да шматлікіх віншаванняў, якія гучаць сёння ў адрас Мікалая Іванавіча. Жадаем здароўя, натхнення і плёну ў творчай і грамадскай працы.

**1938** год — Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССРСР быў заснаваны медаль «За адвагу». Гэтым жа Указам зацверджана Палажэнне аб медалі, у якое пасля былі ўнесены некаторыя змены ў 1943, 1947 і 1980 гадах. З моманту свайго з'яўлення гэты медаль стаў найвышэйшым савецкім медалём ва ўзнагароднай сістэме СССР. У адрозненне ад многіх іншых медалёў і ордэнаў, якія ўручалі нярэдка «за ўдзел», медалём «За адвагу» ўзнагароджвалі выключна за асабісты подзвіг і адвагу, праяўленыя на полі бою. Менавіта таму ён стаў асабліва папулярным і шануемым сярод франтавікоў і ваенных.

Было сказана

**Харукі МУРАКАМІ, японскі пісьменнік:** «Час праходзіць, вось у чым бяда. Мінулае расце, а будучыня скарачаецца. Усё менш шанцаў што-небудзь зрабіць — і ўсё больш крыўдна за тое, чаго не паспеў».

## СЁННЯ

### Сонца

|           | Усход | Захад | Даўжыня дня |
|-----------|-------|-------|-------------|
| Мінск —   | 7.41  | 18.08 | 10.27       |
| Віцебск — | 7.33  | 17.55 | 10.22       |
| Магілёў — | 7.31  | 17.58 | 10.27       |
| Гомель —  | 7.25  | 17.57 | 10.32       |
| Гродна —  | 7.56  | 18.23 | 10.27       |
| Брэст —   | 7.54  | 18.26 | 10.32       |

### Месяц

*Маладзік 19 кастрычніка. Месяц у сузор'і Шалаяў.*


### Імяніны

*Пр. Веранікі, Ерафея, Мікалая, Паўла, Пятра. К. Люцыны, Марыі.*



Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

## ЗАЎТРА



### УСМІХНЕМСЯ

**Вырашыла адзін раз па доме мужчынскую работу зрабіць, лягла на канапу, гляджу тэлевізар. Цяжка, не спрачаюся, але трэба...**

— Пайшоў восенню ў лес па грыбы. Раптам бачу — мядзведзь! Тут я ўсталяваў адзін вельмі важны факт.

— Які?  
— Веткі іглічных дрэў хвошчуць па твары значна больш балюча за лісцевыя.

**У люстраным карпе звычайна адлюстроўваецца задаволены твар рыбака.**

Муж і жонка пасварыліся і не размаўляюць. Праз некаторы час яна вырашыла памирыцца і кажа:

— Добра, добра, не сярдуй, мы з табой абодва вінаватыя.

Трохі памаўчала і дадала:  
— Асабліва ты!

**Пчаляр здагадаўся, што жонка знайшла заначку, калі ўбачыў яе з апухлым тварам, але ў новай сукенцы і ў новым капелюшы.**

— А чаму даішнікі ўсе такія тоўстыя?

— Не тоўстыя, а буйныя. Каб кіроўцам было спадручнай — каб іх здалёк было бачна.



caladurau

БЕЛАРУСКАЯ

ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.  
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.  
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».  
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.  
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: літаратурна-выдавецкага — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.  
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з’яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 3896.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30

16 кастрычніка 2017 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12